

Уступ для беларускага чытача

Летам 2005 году я атрымаў ліст, у якім выдавецтва «ARCHE» зь Беларусі папрасіла ў мяне дазволу на пераклад і выданьне маёй кнігі «Kampania roku 1660 na Litwie». Гэта стала для мяне вельмі прыемнай нечаканасцю і сапраўдным гонарам.

Зъ вялікім задавальненінем я прывітаў надзею, што мая кніга мае шанец патрапіць у рукі чытача зь Беларусі, паколькі пераважная большасць апісаных у кнізе падзеяў адбываецца менавіта на яе сёньняшніх тэрыторыях. З гэтай прычыны шмат беларускіх чытачоў зможа бязь цяжкасці лякалізаваць іх у канкрэтных мясцінах свайго краю і праз старонкі кнігі паглядзець на некалькі нязмерна багатых на падзеі гадоў гісторыі беларускіх зямель другой паловы XVII стагодзьдзя. Зымест кнігі датычыць нашай супольнай гісторыі, тых часоў, калі землі сёньняшніяй Польшчы і Беларусі складалі адзін арганізм у рамках даўнай Рэчы Паспалітай. Гэта былі часы, калі яе грамадзянін, які паходзіў з зямель цяперашніяй Польшчы, і той, які нарадзіўся дзесьці на землях цяперашніяй Беларусі, меў тыя самыя праваы, удзельнічаў у тых самых соймах, выбіраў супольнага манарха, абараняў адну айчыну, праваы і свабоды, якія яму гарантавала і якімі ён ганарыўся.

Землі, якія расцягваліся ад Падляшша на захадзе да Смаленшчыны і Севершчыны на ўсходзе, уваходзілі з часоў вялікай літоўскай экспансіі XIII—XIV ст. у склад Вялікага Княства Літоўскага. Імкнучыся на ўсход, літоўскія загоны, вялікую частку якіх складалі ваяры з занятых яшчэ ў XIII ст. беларускіх зямель, разьмешчаных на Дзьвіне і на захад ад Бярэзіны, уваічлі на землі, ахопленыя ўплывамі маскоўскіх князёў, якія з XIV ст. паволі, але няспынна нарочувалі сілы. Яшчэ мала каму вядомыя ўладары на мяжы XIV—XV ст. спынілі марш ліцьвінаў на ўсход. Зрабіць гэта было лягчэй, бо ў той час вялікія літоўскія князі павінны былі абараніць сэрца свайго краю ад усё больш магутных атакаў крыжакоў. Унія з Польшчай дазволіла супольнымі сіламі адолець моц крыжацкага закону і ў пачатку XV ст. ліквідаваць сымяротную небяспеку зь ягонага боку.

Як паказалі чарговыя стагодзьдзі, сапраўдная пагроза для літоўскага панавання знаходзілася на ўсходзе — у Москве. Скінуўшы татарскае іга, маскоўскія князі няспынна ўмацоўваліся. Пад канец XV ст. на ідэалігічнай глебе яны дамагліся таго, што вялікія літоўскія князі прызналі іх вялікімі князямі і царамі. У Вільні разумелі небяспеку, якая вынікала з гэтага, бо адначасова Рурыкавічы з Москвы ўсё больш адкрыта выступалі са сваімі прэтэнзіямі як адзінныя законныя ўладары рускіх зямель. Вялікая іх частка знаходзілася ў руках Літвы, і было вядома, што раней ці пазней дойдзе да вайны за іх. Заўважальная пад канец XV ст. слабасць Літвы і яе досьць няўдалыя пачынаныні ў дачыненьні да прымежных рускіх князёў прывялі да першай вайны. Войскі Івана III Суровага дабіліся пэўных посьпехаў і вырвалі кавалак зямель ва ўладароў з Вільні. Далейшыя гады прынеслі чарговыя посьпехі. У 1550 г. ліцьвіны панеслі цяжкую паразу над Вядрошай. Гэта стала сапраўдным шокам, бо першы раз маскоўскія войскі нанеслі ліцьвінам цяжкую паразу ў полі. Праз пару гадоў быў страчаны Смаленск, які быў своеасаблівай брамай у глыб Літвы. Толькі дапамога польскіх войскай дазволіла стрымаць маскоўскі наступ. Зь іх падтрымкай былі адбітыя захопнікі ў 30-я гады XVI ст., калі яны наблізіліся да Менску і нават падышлі недалёка да Вільні. У пачатку другой паловы XVI ст. у атаку на Літву рушылі войскі цара Івана IV Жахлівага. Сытуацыя Вялікага Княства Літоўскага станавілася драматычнай, а праз страту Полацку пад пагрозай апынулася сама Вільня. Станавілася ўсё больш зразумелым, што бяз польскай дапамогі ВКЛ ня здолее даць адпор мацнейшаму праціўніку, якім у той час было Вялікае Княства Мас-

КШЫШТАФ КАСАЖЭЦКІ

коўскае. Толькі наступ караля Стэфана Баторага ў 1579—1581 г. на чале літоўскіх і польскіх сілаў дазволіў разьбіць праціўніка.

Глыбокі крыйсыс, які хутка пасылья гэтага ахапіў Москву, аддаліў пагрозу. У пачатку XVII ст. ён нават схіліў швэдаў і Рэч Паспаліту да інтэрвенцыі. Здавалася, што дасягнутыя посыпехі польска-літоўскіх войскаў і заняцьце Москвы і Смаленску могуць прывесыці нават да ўзынікнення уніі Рэчы Паспалітай з Москвой. Аднак, з аднаго боку, неразуменые культурны і рэлігійны адметнасці маскоўскага насельніцтва, гвалт польскіх і літоўскіх войскаў, амбіцыі караля Жыгімонта III Вазы, а з другога боку, падазронасць і антышпатыя ў дачыненых да каталіцкіх інтэрвентаў з боку пераважнай большасці маскоўскага грамадзтва прывялі ўрэшце да паўстання і доўгай вайны. Была страчаная Москва, але захаваны Смаленск і шырокія землі на ўсходзе, страчаныя ў XVI ст. Спраба адбіць іх Москвой у 1632—1634 г. закончылася паразай, якая, здавалася, на доўгі час пацьвярджала абсяг панавання Рэчы Паспалітай і дасягнутую ёй перавагу над усходнім суседам.

Новы разьдзел ва ўзаемнай гісторыі адкрыў 1648 г. і казацкае паўстаньне Багдана Хмельніцкага ва Ўкраіне. У адрозненіне ад ранейшых, яно прынесла вялікія паразы войскам Рэчы Паспалітай. У Москве ўважліва назіралі за разъвіцьцём падзеяў. Спачатку расейцы меркавалі нават аказаць падтрымку палякам, паколькі баяліся падобных выбухаў у сябе. Аднак паступова непакой саступаў месца надзеі на тое, што Рэч Паспалітая пагрузіцца ў глыбокі крыйсыс, які дазволіць Москве вышыгнуць з гэтага максымальнай выгаду. Ужо ў 1650 г. у Варшаву прыбыло пасольства братоў Пушкіных, якое прынесла правакацыйныя патрабаваныні ў дачыненых да польскага боку. Вялікая параза Хмельніцкага пад Берастэчкам у 1651 г. затармазіла маскоўскія прэтэнзіі, але польскія паразы ў наступныя гады і ўсё глыбейшы ўнутраны крыйсыс прымусілі зноў умяшацца ў справы Рэчы Паспалітай.

Тым часам Хмельніцкі, зразумейшы, што ня можа перамагчы Рэч Паспалітую, а яго татарскі саюзьнік зусім не жадае яму ў гэтым шчыра дапамагаць, пачаў зьвяртацца да цара Аляксея Міхайлавіча з прапановамі прыняць яго і Украіну ў сваё падданства. У Москве выкарысталі нагоду і ў канцы 1653 г. згадзіліся з гэтым. Для ўжо вельмі аслабленай Рэчы Паспалітай гэта азначала чарговую вайну з моцным суседам. А для Москвы надыходзіла пара помсты за ўсе паразы першай паловы XVII ст. Царскія войскі ўвайшлі ў літоўскія межы на мяжы траўня і чэрвеня 1654 г. Яны мелі вялізную перавагу. Маштаб посыпехаў зьдзівіў самога цара. Былі разьбітыя невялікія літоўскія сілы, заняты Полацак, здабыты Смаленск і шэраг фартэцый на ўсходзе і поўначы Літвы. Да канца году маскоўскія войскі выйшлі на лінію Дзьвіны і Бярэзіны. Такім чынам, яны дасягнулі мяжы зямель, якія ў той час лічыліся спадчынна падпарадкованымі цару, на якія ён заяўляў прэтэнзіі як на сваю вотчыну. Гэту здабычу ўдалося абараніць, калі зімой 1654—1655 г. рушыў літоўскі наступ. Вясной царскія арміі, падмацаваныя казацкімі палкамі пайшлі ў чарговы наступ. Літоўскі супраціў быў нязначны. Пала Вільня, Горадня, Коўна, царскія войскі падышлі нават пад Берасьце-Літоўскае. Ад далейшага маршу і заняцця Жамойці іх стрымала агульнае зынясіленне і, перш за ўсё, уваходжанне ў рэшту літоўскіх зямель швэдзкіх войскаў. Такім чынам, амаль усё Вялікае Княства Літоўскае апынулася пад уладай Аляксея Міхайлавіча, а мясцовая літоўская і беларуская шляхта апынулася перад вялікай дылемай: застацца вернымі пераможанаму польскому каралю, які ўцёк за мяжы краю, ці прысягнуць на вечную вернасць новаму гаспадару — маскоўскому цару. Надзвычай імклівая зымена падзеяў прыводзіла да таго, што гэтае пытаньне станавілася асабліва істотным. Рэч Паспалітая ўздымалася з упадку і распачынала наступ супраць швэдаў. Восеньню 1656 г. яна ўкіала замірэньне і антышвэдзкі хаўрус з Москвой, а цару паабяцалі выбраць яго на польскі трон і хут-

КАМПАНІЯ 1660 ГОДУ Ў ЛІТВЕ

ка распачалі супольныя дзеяньні супраць швэдаў у Інфлянтах. Заставалася толькі пытанье, ці хаўрус, укладзены ў прымусовай сытуацыі і на вельмі цяжкіх для Рэчы Паспалітай умовах, зможа вытрываць выпрабаванье часу і абсалютна супрацьлеглыя памкненыні абедзівюх дзяржаў.

У кнізе зроблена спроба адказаць на гэтыя пытаньні, а таксама паказаць фактары, якія прывялі да спыненых супрацоўніцтва і выбуху змаганьняў паміж Рэччу Паспалітай і Расеяй у 1658 г. Апісваюцца ваенныя дзеяньні гэтага году і змаганьні, якія вяліся ў 1659 годзе. Ад падзеяў, звязаных з пачаткам наезду князя Івана Хаванскаага позьняй восеніню таго году, пераходжу да ўласна зазначанай у назыве тэмы. Яна ахоплівае наезд Хаванскаага, яго дзеяньні на Наваградчыне, а потым наступ літоўскіх і польскіх войскаў, якія дазволіў прагнаць маскоўскія войскі за Дзвіну і Дняпро. У яго рамках знаходзяцца апісаныні бітваў пад Палонкай, на Басі, пад Талачыном і Друцкам, а таксама меншых сутыкненіяў. На разьвіццё падзеяў на літоўскіх і беларускіх землях, у тым ліку і ваеных, упльвала мноства фактараў. Таму я стараўся паказаць нязвыклую складанасць тагачасных палітычных дачыненіяў паміж трьма бакамі, якія ваявалі на польскіх і літоўскіх землях — Швэцыяй, Рэччу Паспалітай і Расеяй. Падзеі ў Літве і Беларусі бытлі цесна звязаны з сытуацыяй ва Украіне і са своеасаблівым дышляматычным спаборніцтвам паміж Расеяй і Рэччу Паспалітай, якое мела на мэце хутчайшае заключэныне міру са Швэцыяй. Дзеяньні літоўскіх гетманаў былі моцна абумоўленыя канфліктам літоўскага магнацтва з каралеўскім дваром. На паводзіны самога войска вялізны ўплыў мелі проблемы з зарплатай, якія ўсё больш настойліва непакоілі яго, проблемы з абяцанымі ўзнагародамі, а таксама выкарыстаныне найвышэйшымі вайскаводцамі жаўнераў у сваіх палітычных канфліктах. Як па літоўскім, так і па маскоўскім баку немалую ролю адыгрывала ўзаемная антыштатыя і нават праста варожасць паасобных вайскаводцаў. Проблемаў было больш — я згадаў найважнейшыя.

Кніга мае разгалінаваную частку, прысьвечаную падзеям, што папярэднічалі ўласна 1660 году. Было б цяжка зразумець падзеі гэтага году без паказанья ранейшых. Да таго ж я па стараўся, маючи на ўвазе зацікаўленыне беларускага чытача, дапоўніць і паправіць апісаныне падзеяў, якія адбываліся на беларускіх землях у 1658—1659 г. Яны былі сапраўды багатыя на такія захапляльныя, але так малавядомыя падзеі, як паўстаныне Івана Нячая, абарона Старога Быхава ці выправа корпусу Сасноўскага. Надзвычай цікавая з розных прычын гісторыя паўстаныня насельніцтва Беларусі ў тыя гады супраць маскоўскага прыгнёту. Яго паходжаныне і разьвіццё, прычыны пераменны пазыцыяў ад вернасці цару да рапушчага супраціву — усё гэта патрабуе грунтоўных дасыледаваньняў. У парунаўні з польскім выданнем я значна дапоўніў апісаныне гэтых выпадкаў. Дапамагло мне ў гэтым і тое, што пасыля публікацыі кнігі ў Польшчы я атрымаў доступ да чарговых архіўных крыніц, якія дадалі новай інфармацыі.

Разумею, што гэтая праца не вычэрпвае проблемы і ў шмат якіх месцах яе, напэўна, можна паправіць і дапоўніць. Гэта — поле для чарговых гісторыкаў, а цікавыя матэрыялы надалей хаваюцца ў архівах і бібліятэках розных краін. У гэтым месцы я жадаю сардэчна падзякаўаць спадару Генадзю Сагановічу, кніга якога «Невядомая вайна 1654—1667» у свой час натхніла мяне на гэтыя дасыледаваныні.

Маю надзею, што праца сустэрненца з зычлівым прыёмам беларускіх чытачоў. Як я зазначыў вышэй, яна датычыць фрагменту нашай супольнай гісторыі. Кніга напэўна выкліча шмат пытаньняў і камэнтароў. Гэта добра, бо яны заўсёды ствараюць нагоду для канструктыўнай дыскусіі, якая можа высьветліць шмат яшчэ малавядомых эпізодаў нашай гісторыі. І ў гэтым ёсьць патрэба, бо вайна 1654—1667 г. паміж Рэччу Паспалітай і Расеяй надалей застаецца вельмі слаба дасыледаванай і ўесь час шукае сваіх гісторыкаў.

Кішышичаф Касажэцкі.

Уступ

1660 год не дарма быў названы пад канец XIX ст. «спрыяльным годам» Вікторам Чэрмакам¹. З 1648 г., калі чарговае казацкае паўстаньне ва Ўкраіне ператварылася пад кіраўніцтвам Багдана Хмялніцкага ў зынішчальную вайну з казакамі, польска-літоўская дзяржава пачала прыкметна правальваща ў бездань глыбокага крываю. Ён закрануў ня толькі вайсковыя справы, але і шырэй зразуметыя ўнутраныя стасункі ў краіне. Абвастрылася напружанасьць паміж каралём Янам Казімерам і ўсё мацнейшай магнацкай апазыцыяй супраць яго. Становішча дзяржавы, змучанай безнадзейнім змаганьнемі ва Ўкраіне, імкліва пагоршылася, калі 11 кастрычніка ў Маскве Земскі сабор вырашыў узяць пад апеку запароскіх казакоў. Гэта быў выклік, кінуты Рэчы Паспалітай усходнім суседам, які, выкарыстоўваючы яе праблёмы, намерваўся адплаціць за ўсе зазнаныя з часоў Стэфана Баторага паразы і страты. Гэта азначала вайну, якая пачалася вясной 1654 г. і адразу прынесла ўжо моцна аслабленай Рэчы Паспалітай абодвух народаў цяжкія паразы, а ў наступным годзе — амаль поўную катасрофу.

1655 год быў трагічным для Рэчы Паспалітай. У дадатак да змаганьня ў з Ресеяй пачалася вайна са Швэціяй. Аднак ужо апошнія дні таго году несылі першыя пробліскі надзей на будучыню. Распачаўся тады павольны і поўны драматызму пэрыяд выйсьця польска-літоўскай дзяржавы з палітычнага крываю. Кульмінацыйным момантам гэтага працэсу стаў 1660 год. Тады Рэч Паспалітая скончыла зынішчальную вайну са Швэціяй і ўзялася за расправу з Москвой і казакамі. Яна прынесла нечаканыя посьпехі ва Ўкраіне і ў Літве, зьдзіўляючы ня толькі шляхецкую супольнасць Рэчы Паспалітай, але і маскоўскага цара, яго вайскаводцаў і жаўнероў, якія так моцна за некалькі гадоў прызыўчайліся да лёгкіх перамогаў над заходнім суседам.

Падзеям гэтага году, але звязаным толькі з літоўскім тэатрам, прысьвечана да дзеная книга. Тэма кампаніі 1660 г. у Літве дагэтуль не дачакалася працы ў польскай гісторыографіі. Польскія гісторыкі ад XIX ст., калі ўжо зімаліся ваеннымі дзеяннямі таго ж году на ўсім доўгім фронце змаганьня Рэчы Паспалітай з Москвой, засяроджваліся перш за ўсё на змаганьнях каронных войскаў ва Ўкраіне. Гэта датычыць як згаданай працы В. Чэрмака, так і Людвіка Кубалі, які пісаў трывуча гадоў пазней². Ня згадваем тут пра творы, канкрэтна прысьвечаныя выключна падзеям ва Ўкраіне. Гэтыя працы, напісаныя на падставе досьць абмежаванай колькасці кропніц, хоць і захоўваюць да сёньняшняга дня сваю навуковую каштоўнасць, не вытрымліваюць сучаснай крытыкі. Шмат якім гіпотэзам і сцыверджаньням гэтых гісторыкаў патрэбная грунтоўная праверка. Галоўная ўвага звязрталася на баі ва Ўкраіне, і рабілася гэта коштам падзеяў у Літве. Таму шмат капітальных падзеяў ці акаличнасцяў ваенных дзеянняў абодвух бакоў на літоўскіх землях засталіся незауважаныя або разглядаліся павярхой.

Пасыль звязуленыя працы Кубалі не зьявілася шмат новага ў разуменыні гісторыі ня толькі дзеянняў 1660 году ў Літве, але і ўсіх змаганьняў з Ресеяй на гэтых землях у гады вялікай вайны 1654—1667 г. Пасыль Другой сусьеветнай вайны гісторыкі засяроджваліся на дасыледаваньнях змаганьня са швэдзкім наездам, цалкам закідваючы спробы наблізіць барацьбу з вялікім усходнім суседам. Калі ўжо неяк і закраналі гэтыя пытаны, то гэта здаралася пры нагодзе дасыледаваньня іншых проблемаў тагачаснай Рэчы Паспалітай,

¹ Czermak W. Szczęśliwy rok. Dzieje wojny polsko-moskiewskiej z r. 1660 // Przegląd Polski. T. 87—107 (1886—1897).

² Kubala L. Wojny duńskie i pokój oliwski (1657—1660). Lwów, 1922. Гл. разьдзел: Wojna moskiewska i ugoda cudnowska. S. 355—413.